

В.П.

Саммі

1.

Саммі часта прыраўніваў свайго Саіба да бульдога. Атрымоўвалася вельмі ўдалае падабенства. У Саіба былі вялікія шчокі, маленькая круглая вочки — у бульдога таксама. Саіб быў злосны, як сабака, а бульдог... як бульдог. Калі Саіб быў злосны, ён біў Саммі стэкам, а бульдог кусаў... за голая пяткі. Розыніца невялікая: ад стэка баліць сыпіна, ад зубоў бульдога — пяткі.

Зразумела, Саіб падобны да свайго бульдога. У гэтым у Саммі не было ніякага сумнення. У Саіба заўсёды балеў жывот. Ён зъянрнуўся да дактароў, і дактары сказалі яму рабіць ванны і масаж. Саіб вялікі, вельмі вялікі абжора. За абедам Саіб зъядзе цэлага фазана, выпівае вялізарную бутэльку элю.

Кожную раніцу Саммі даводзілася рабіць Саібу масаж. Гэта для Саммі было вельмі цяжка. У гэты час Саммі пацеў і моцна дыхаў. І нічога дзіўнага! — у Саіба быў вялікі валасаты жывот.

Бедны Саммі! Ён пацеў, ён задыхаўся, а Саіб, падобны да бульдога, фыркаў, як бульдог.

2.

Бедны, бедны Саммі. Як цяжка жыць маленъкім індусам пад блакітным небам сваёй і ў той жа час чужой Бацькаўшчыны!

Раніцу, дзень і ноч Саммі за працай. Куды трэба зъбегаць — Саммі, трэба падаць Саібу эль — Саммі, трэба прыбраць памяшканье — Саммі.

Саммі зь пер'ямі з райскай птушкі адганяе ад Саіба і яго жонкі камароў, і за ўсё гэта Саммі б'юць стэкамі. Саммі кусае бульдог. Саммі патрэбна было скаліць зубы, съмяяцца, бо Саіб не любіў, калі Саммі сумаваў.

Калі Саіб канчаў свае справы ў габінэце — ён ішоў і клаўся на дыван, які стаяў пад навесам. Да яго прыходзіла жонка. Саіб з сваёй жонкай пілі віно, а ля іх стаяў бедны Саммі. Ён матаў над імі пер'ямі райскай птушкі. Саіб злаваў на нешта і біў Саммі стэкам па твары.

3.

Пасля цяжкай дзённай працы Саммі ішоў, разьбітым і панурым, адпачываць у свой маленъкі пакойчык. І вось тут ён многа думаў аб tym, чаму так бязълітасна зъдзекуецца над ім яго Саіб, чаму ён, гэткі маленъкі, павінен зносіць усе крӯуды цяжкага падняволенага жыцьця. Ён думаў, і разам з думкамі паўставалі съветлыя, заклікаючыя да лепшага, мары. І гэтыя мары падказвалі яму, што недзе далёка ад блакітных нябёсаў яго айчыны ёсьць шчась-

лівая і вольная краіна, дзе людзі жывуць аднымі імкненнямі, аднымі пачуцьцямі, радасыцямі, адным жышцьцём. Так праходзілі ночы Сяммі, але сёньня было іначай. У двары Саіба здарыўся нейкі перапалох, нехта прабег, скінулася з гучным звонам драбіна. Саіб усхапіўся. Бульдога не было. Ён кінуўся да Сяммі, пачаў зваць яго, а Сяммі сыніўся ў гэты час вельмі прыемны сон. Ён сыніў, што бег ад Саіба, а яго заклікала да сябе шчаслівая краіна. Але ён губляў сілы, і Саіб бег за ім усё бліжэй і бліжэй. Раптам Сяммі адчуў моцны пякучы боль на сваім твары. Ён усхапіўся, расплющчыў вочы. Усе мары, усе прыгожыя і радасныя малюнкі, навеяныя сном, адляцелі ў нябыт. Перад ім стаяў злосны Саіб і пагражаяў забіць Сяммі за тое, што ён ня слухаецца свайго гаспадара. Сяммі пачаў адгаворвацца, але адказам на гэта быў удар стэкам па твары. Сяммі не стрымаўся і пракляў Саіба. У гэты час у хату прыбег бульдог. Гэта ён нарабіў гвалту на двары. Саіб зацкаваў бульдога на Сяммі, і бульдог вострымі зубамі ўпіўся ў жывое цела хлапца. Сяммі задыхаўся ад болю і ад злосыці. Саіб, лаючы ўвесь съвет, выйшаў, а Сяммі, разьбіты і скусаны, забыўся ў нейкім салодкім забыцьці помсты.

4.

Залаціўся ўсход. Сонца пунсовымі праменінямі ablівала люстранныя вокны памяшканья Саіба. Сам Саіб яшчэ ляжаў на ложку, соладка пацягваўся і пазяхаў. Сыпящацца яму ня трэба было. Яго Сяммі быў ціхі і заўсёды слухаўся Саіба, яго яшчэ можна было многа-многа разоў біць стэкам. Але Саіб памыляўся. Сяммі зусім не хацеў яго слухацца. І ён слухаўся толькі затым, каб паказаць, што ён гэткі ціхі і пакорны. Яму надаелі балючыя ўдары стэку, вострыя зубы бульдога. Ціхай прыемнай усьмешкай яго заклікалі да сябе Джунглі. І ён усьміхаўся ім празь люстранныя вокны, як быццам хочучы сказаць:

— Я прыйду да вас, хутка прыйду!

І ён думаў, што трэба забіць Саіба, а тады — ідзі куды толькі хочаш!

Раптам Саіб крыкнуў:

— Сяммі!

— Эх, праклятаму Саібу трэба рабіць масаж! Ну, дык хай жа ён ведае, хто такі Сяммі! Даволі ён съмяяўся зь мяне, даволі біў мяне сваім стэкам!

Сяммі рабіў Саібу масаж, а Саіб, падобны да бульдога, фыркаў і біў Сяммі кулакамі. Сяммі больш стрымаць гэтага ня мог...

Усьміхнуўся на сонцы востры нож, і тлустае цела Саіба распласталася на ложку.

Не было больш стэка, не было зубоў бульдога, а быў шырокі прастор палёў.

(Беларускі піонэр, 1926)